

спадчына

спадчына

Яўгенія Пфляўмбаўм



...Гучы, як песня, як замова,
Святая матчыная мова...

Адна, як крыж на небасхіле...

«Мой лёс круты, як лес густы...»

Так, менавіта гэтакі быў яе лёс, сувой жыцьця яе — беларускай паэткі з нямецкім прозвішчам (маці Алена Кандратаўна Лагун, родам з Сенінцы, а бацька, Эргард Карлавіч Пфляўмбаўм, з ліку запрошаных для працы ў менскім дэпо нямецкіх чыгуначнікаў). Пачынаўся съветла, шчасліва. Рана захапілася родным друкаваным словам і ў шаснаццацігадовым узросці дэбютавала на газетнай старонцы вершам «Пляёсткі восені». Гэта ў той час (1925 год), калі вучылася ў знаным Белпедтэхнікуме і з захапленнем слухала лекцыі Якуба Коласа і Міхаіла Піятуховіча. Неўзабаве выдала разам са сваімі равесніцамі, сяброўкамі па вучобе ў педтэхнікуме Зінаідай Бандарынай і Натальляй Вішнеўскай зборнік пад сарамлівасці плаю па-дзявоочы называю «Вершы».

Плылі па небе аблачынкі,
І з іх съмяяліся дзяўчынкі.
Съмяшлівы быў настрой у неба,
І пырскаў съмех з аблічча Феба.

Такі быў золачак вясёлы,
Што ўсё съмлялася наўкола...

У гэткіх вось радках згадае потым Яўгенія Пфляўмбаўм золак свайго жыцьцёвага і творчага шляху. А падчас, калі я браў удзел у падрыхтоўцы да друку яе кнігі «Свой жыцьця», яна характэрным для яе ціхім голасам, з пачуцьцём шчымлівага жалю распавядала: « Былі ва ўсіх нас вялікія планы і спадзяваныні, не было краю і межаў нашай маладой энергіі».

Такі быў пачатак. Быў. Былі. А потым яе імя, якое мелася стаць шырокам вядомым, набывала добрую літаратурную славу, сышло з далягляду, як тая аблачынка, зьнікла са старонак друку амаль на 60 гадоў. Чаму? З прычыны якіх абставінаў? Адказ вядомы. На лёгкакрылыя перыстыя воблакі, што весела плылі па рамантычна-ўзынёслым небе дваццатых, сталі раптам набягаць злавесна-эмрочныя хмары трыццатых гадоў, а вясёлкавы сувітанак, не паспейшы разгарэцца ў ясны дзень, стаў зъмяняцца прыщемкамі сталіншчыны. Пачынаюцца рэпрэсіі. Арыштуюваюць і яе мужа, Максіма Лужаніна. (Разам вучыліся, сустракаліся і прыглядаліся адзін да аднаго на «маладнякоўскіх» сходках і пажаніліся летам 1931 году). Звольненая з працы ў рэдакцыі газеты, адпраўляецца ўсьлед за ім у Сібір. Хоць эта і забаранялася. Суцэльнім выпрабаваньнем быў пазнейшы, маскоўскі, у тым ліку вясны, перыяд у яе жыцьці. Словам, спазнала, кажучы яе радкамі, і «даўкі смак вандровак, далёкі шлях у чужыню», і блуканьні ў чужым горадзе «ў пошуках даху над галавой і заробку на хлеб надзённы», ... і разьвітаныні:

І стрэчы пад навальны гром,
І боль нязьдзейсненых літаніяў,
І лёд душы, самотны дом.

Апроч іншых разьвітаныні, было і самае сумнае — праводзіны ў апошні шлях маці, вялікай пакутніцы Алены Кандратайны. Памірала на чужыне, у Москве. «Пасяля разьвітаныня з маці, — распавядала мне Яўгенія Эргардаўна ў гутарцы, якую я занатоўваў для публікаваныя ў «ЛіМе», — стала зусім невыносна. Расла туга па Беларусі. Мае начальнікі ўрэшце зразумелі, што мяне трэба адпусціць на радзіму. І я паехала ў зруйнаваны вайной Менск. І тут пачаліся вершы. Але я помніла матчын запавет — не выносіць іх на людзі...»

Драматычны перыпетыі «кругога лёсу» і ў пэўным сэнсе, магчыма, і строгі матчын запавет адбіліся, безумоўна, і на творчым лёсе паэткі, на яе таленце і ў тым ліку — на яе манеры вершапісаныя. Праўдападобна, што для яе гэты працэс быў своеасаблівай размовай сам-насам, патаемным дыялогам са сваім «я», са сваёй душой. «Душа ў радку, радок у душы», — гэта яе слова. А ў іншым вершы яна прызнаеца: «Нічога я не дэкларую сваім прытомленым радком, я ў ім жыву...». Да радка свайго яна звяртаеца, як да жывой істоты, як да блізкага, дарагога чалавека: «І госьць, і сын, і брат мой любы!»

Думаю, што гэту незвычайную аўтарскую тоеснасць, гэтую адметнасць пранікнёной лірыкі Яўгеніі Пфляўмбаўм адчуе чытач, знаёмячыся з творамі, якія друкуе «Дзеяслоў». Яны складаюць частку яе неапублікованай спадчыны. Выконваючы апошнюю волю жонкі, Аляксандр Амвросевіч (Максім Лужанін) клапатліва перабраў, і «расшыфраваў» яе шматлікія блакноты-рукапісы і склаў кнігу пад назваю «Зімовае сонца». Задума і назва кнігі ўзынілі і абгаворваліся на «сямейнай радзе», гэта значыць яшчэ пры жыцьці аўтаркі. Але... На стары Новы год, 1996-ы на ліку, кароткім, амаль бяссонечным днём (вось вам і «Зімовае сонца!») Яўгенія Эргардаўна Пфляўбай пайшла з жыцьця. Не дачакаўшыся выхаду сваёй новай кнігі.

Не пабачыла кніга съвет і па сёньняшні дзень. Такі вось ён, «круты лёс» беларускай паэткі з нямецкім прозвішчам...

Анатоль ВЯРЦІНСКІ.

Паэзія

Паэзія – ты гострае лезьвіе,
 Душа паткнецца – і ў крыві...
 Так на падсечанай бярэзіне
 Сок вечна гоніць сакавік.

Яна пакутуе, прыкутая,
 А сонца вусны прыкладзе
 І вып’е боль, што быў атрутаю,
 А стаўся парасткам надзей.

Ня ўсё, што рыфма залучала,
 Ня ўсё паэзіі – прагалак,
 Прамый на драгах чыстай мовы
 Пясок і глей – і блісьне Слова,

А колькі іх табе прыпала,
 Тых залацінак ці апалаў!
 Адзін аскепачак зіхлівы –
 І ты, як Бог, – амаль шчаслівы.

1979.

Мова

І зноў пішу. З якога краю,
 Якім цыклонам наўздангон
 Імкнеш ты, слова, і караеш
 За свой няспраўджаны прыгон.

Ды як бы мне былося раптам
 Бяз шолаху тваіх пуцін,
 Бяз пушчы звонкай рыфмай трапнай,
 Без летуценных брыганцін?

Гучы, крычы, ня моўкні, слова!
 Як толькі ўсочыш думкі сълед,
 Гучы, як песня, як замова,
 Святая матчыная мова,
 Зіхлівых гукаў самацьвет.

* * *

«Пагавары са мною, мама...»
 якая песня ў дзетвары!

Яны яшчэ ня чуюць драмы,
 Яшчэ ў іх сэрца не гарыць.
 Яшчэ дзіця у абароне,
 Ва ўладзе песеннай красы,
 А съвет жанчыны – съвет бяssonьня,
 Трывожны съвет і галасы.

«Пагавары са мною, мама!..»
 Так важка падае съляза,
 Нашто я вымкнула за браму
 Цераз юнацтва беразак.

Лес за руку адводзіў к дому,
 Пад матчын дых,
 Пад матчын съпей,
 А шары воблак перад громам
 Маланкаю ўжо зіхацеў.

«Пагавары са мною, мама!..»
 Адна ты ўмееш гаварыць
 З такой пяшчотай, так рахмана,
 Што можаш лёс з жыцьцём зъмірыць.

* * *

Мая краіна – дзе ты ёсьць,
 Была, мінулася, сатлела...
 У доме сёньняшнім я госьць,
 А там была півоняй белай.

На гнуткім веснавым съязбле
 Маё ўсьміхалася юнацтва,
 На донкіхотавым крыле
 Раскручваў млын маё дзяцінства.

* * *

Не засынаецца ніяк,
 Ня съпяць і ў небе аблачыны,
 Палае зорка, як маяк,
 І чорна мне бяз дай прычыны.

А вымагальніца душа
 Упартая падымае вейкі,

Каб сон гаючы не съпяшаў,
Каб не круціў сваёй батлейкі.

Я знаю, што ёй трэба зноў
Вярнуцца ў съвет майго сталенъня,
Здалёк зірнуўшы на любоў,
Пазнаўшы ўсе яе адценъні.

* * *

Рука ў руцэ... Адно імгненьне –
І ты ў паўдзённай цеплыні,
Мне лёс абмаліў летуценъні,
Ня скрыўдзіўшы ні ў чым, ані.

Таму так прагна йдзеца полем,
Дзе шырака жыве прамень,
Дзе мне з бяроз съмлюцца тролі
І абмінае авадзень.

Адно імгненьне – больш памкненъняў
Усіх заважыць за вякі.
А шчасьце? Дзе ты яго дзенеш?
Глядзі, і не крані куркі.

* * *

Дык як жа будзем рахавацца:
Ці пад сурдзінку зноў скілець,
Ці проста з ранкам прачынацца
І аб адным ляцець крыле.

Маё жыцьцё, яно мне міла
Якога б дня ні прычакаў:
Вярба насупраць стан схіліла,
І зноў вірлівіцца рака.

Агні ў рацэ і зор зіхценъне,
Начныя смуткі, нейчы жаль
Няма збавенъня, ёсьць збавенъне:
Яшчэ на пройдзена мяжа.

Яшчэ няўмекам съпіцца смачна,
Яшчэ з выпадку вучыць боль:

Што ты найгоршага ня бачыў,
Пакуль ты сам сабе кароль.

Ці карава, для парадку:
Душа раскрыта, як палац,
І ўсё тваё там без астатку,
Адно ня лічачы крыла.

* * *

І напаўзаюць туманы...
Чаго чакаюць людзі ад віна,
Ад калыванья глебы пад нагамі,
Ад гэтага дрымотнага паўсна,
Ад стрэчы з падхмляёнymі багамі?..

Так дзіўна напаўзаюць туманы,
І чуюцца праз дбайнью трывогу
Сугуччы незакранутай струны
І заклікі ў нязнаную дарогу.

* * *

Дык хто вашы продкі, патомныя цёткі,
Кім роджаны вы і пашто?
Ваш пафас жыцьця –
гэта толькі бразготкі,
А ваша ахвярнасьць – нішто.

Гатовы стаяць вы ад рання да рання,
Нашчадкі купецкіх дачок,
У чэргах марнець у імя красаванья
Адменнай памады для шчок.

На сътыя пальцы напхнуты пярсыцёнкі,
Ці нават на кожны – па два,
Зіхценнем яны працінаюць пацёмкі,
І бачыць удзень іх сава.

А вочы ў савы – гэта чыстыя стразы,
У дрэвы ўтаропіць пагляд.
Ці вы гадаваліся, цётухны, разам
У гнёздах савы акурат?

* * *

Гэты сыштак мітусылівы
 То выстройвае радкі,
 То здратуе думак ніву,
 То скіруе на сукі.

Думка б'еца, каб угрэца
 На запозненай вясьне,
 Да ніхто ўжо не прыб'еца,
 Прыйгодаўшы пра мяне, –
 Ні здалёку, ані зблізку
 Не натрапіць на мой сълед,
 Толькі сябар мой, вятрыска,
 Прашуміць чужы санет.

* * *

Штоноч бягу я наўздагон
 Сваёй няславе у каханыні
 З высокай стромы за адхон,
 Пакуль ізноў ня ўспыхне раньне.

Яно ўсміхаецца здаля,
 Прамень кідаючы пад ногі,
 Што так зъняможана смыляць
 У вечнасці такой дарогі.

Хай меркнуць дні, цьмяннее ценъ,
 Сыціскае скроні боль самоты,
 Успыхне заўтра новы дзень,
 Даік адкладзі свой боль на потым.

* * *

Табе я дзякую за ўсё
 І кланяюся нізка-нізка
 За боль і радасць, што так блізка
 Сышліся ў позынью вясну,
 За тую гонку сасну,
 Што прытуліла нас у лесе,
 За чисты і халодны месяц,
 Які свяціў тады ў цішы,

За ўструшню страшную душы,
 За тое, што разварушыў
 Яшчэ жывы, гарачы прысак,
 І дзень ня высах!

* * *

Паважаю старога касіра,
 Што з павагай нясе навіну –
 Ці загады пад дзесяць капірак,
 Ці за год справаздачу адну.

Не люблю абыякавых твараў,
 Безудзельных, як пустка, вачэй.
 Гэтым што? Яны ўсё атавараць:
 І вясну, і тугу – што лягчэй.

І калі вось пайшло на такое –
 Хіба ёсьць у жыцьці ў іх съятое!

* * *

Адна, як крыж на небасхіле,
 Дзе гмах царквы глядзіць на ўсход,
 Чые грахі мне залічылі
 За сотні выдажджаных год?

І жыць ня жыцьму і ня знаю
 Мяжы любві, мяжы пакут,
 Стагоддзе съціслае мінае,
 Пакуль я скарджуся радку.

Няма й няма, а золкі чэзнуць,
 Прыватна дыхае паўзмрок,
 І постаць хмары величэзнай
 Паволі ладзіцца з аблок.

Здавёń жыву я вартайніцай,
 Пільную неба злы замах
 І адхіляю навальніцу
 Ад дрэва, дзе съпявае птах.

